

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 882.6.09(091)(075.8)

А. И. Белая

Установа адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт», Баранавічы

### ЭКЗІСТЭНЦЫЯ ГЕРОЯ Ў ПЕРЫЯД ТЭХНІЗАЦЫІ РЭЧАІСНАСЦІ (НА ЛІТАРАТУРНЫМ МАТЭРЫЯЛЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ XX СТАГОДДЗЯ)

Аналізующа творы беларускіх і рускіх пісьменнікаў 20—30-х гадоў ХХ стагоддзя ў святле праблемы эстэтычнага мадэлявання рэчаіснасці як кантэксту асабовага быцця. Адзін з напрамкаў яе вырашэння — выяўленне семантыкі і сімволікі «машынных» вобразаў, актуальных у тагачаснай мастацкай прасторы. Мастацкая стратэгія, выкарыстаныя, у прыватнасці, для ўзнаўлення вобраза трамвая М. Гумілевым, Б. Паствакам, Д. Хармсам, М. Гарэцкім, Ц. Гартным, узводзяць яго да ўзору юніверсальнага сімвала чалавечага існавання, надаюць якасць эстэтычнай праекцыі зносян асобы не толькі з сучасным грамадствам, а і з вышэйшым светам і Сусветам. Аўтар артыкула акцэнтуе ўвагу на асаблівасцях міжгаліновага мастацкага сінтэзу вобразаў-сімвалаў, іх ролі ў выяўленні дыялектыкі культуры і цывілізацыі, асэнсаванні яе ўплыву на асобу.

**Уводзіны.** Реч і яе мастацкая інтэрпрэтацыя — тая праблема, якая заўсёды актыўна даследавалася літаратуразнаўствам. Першая трэць ХХ стагоддзя можа быць названа перыядам «эстэтызацыі тэхнічных харектарыстык» (Я. Гарадніцкі) і сімвалізацыі цывілізацыйных з'яў і працэсаў, што далёка не заўсёды раўназначна сімваліцы культуры як духоўнага набытку. Такая тэндэнцыя прывяла да пэўнай трансфармацыі матыву шляху (канкрэтызацыі яго як матыву чыгункі) і актуалізавала, у прыватнасці, вобраз трамвая, які ў свецце мастацкай умоўнасці выступае элементам змястоўнага метафорычнага раду, разлічанага на дамысліванне і асацыятыўнае ўспрыманне, а ў дадзеным артыкуле аналізуеца ў міжлітаратурным кантэксле.

**Матэрыялы і методы даследавання.** Матэрыялам даследавання паслужыў корпус тэкстаў, якія напісаны ў першай трэці ХХ стагоддзя або апелююць да падзеяў гэтага часу і ўключаюць у сваю мастацкую сістэму вобраз трамвая. Даследаванне грунтуецца на інтэгратыўным падыходзе да аналізу літара-

турных з'яў, у рамках якога выкарыстаны элементы герменеўтыкі, тыпалагічнага і гісторыка-культурнага метадаў.

**Асноўная частка.** Адна з самых вялікіх рэвалюцый у чалавечым лёсе, сцвярджжаў М. Бярдзяеў, — «пераможнае з'яўленне машыны» [1, с. 118], якая радыкальна мяняе адносіны паміж чалавекам і прыродай. Машына накладвае адбітак свайго вобраза на дух чалавека, на ўсе бакі яго дзейнасці, у тым ліку на мастацкую творчасць. Непасрэдна гэта выявілася ў актуалізацыі «машынных» вобразаў.

У лісце да шведскага філолага Нільсана Б. Паствак пісаў: «Мы... толькі госці ў гэтым свецце, падарожнікі паміж дзвюма станцыямі. За той кароткі час, які мы жывём на зямлі, нам трэба асэнсаваць свае адносіны да існавання, сваё месца ў сусвеце. Інакш жыццё немагчыма...» [2, с. 34-35]. Звяртаючыся да Л. Чукоўскай, Б. Жыткоў так фармуляваў сваю мастацкую задачу: «Усе людзі павінны быць на адну нітку нанізаны, як ружанец, як грыбы сушаныя; ехаць у адным трамваі, і калі ён з рэак сыдзе — усе павінны адзін і той жа гром

пад сабой адчуць. Вось вецер той, што ўсіх авбывае...» [3, с. 504]. Разважаючы пра сваю раннюю лірыку, Г. Ахматава падзяліла вершы на такія, аб якіх паэт можа ўспомніць, як ён пісаў іх, і на такія, якія нібыта самазарадзіліся. У адных аўтар асуджаны чуць голас скрыпкі, што калісьці дапамагала яму пісаць, у другіх — грукат вагона, што перашкаджаў яму іх пісаць [4, с. 371]. Вобраз вагона, які рухаецца па рэйках, стымулюе асэнсаванне таго, што цывілізацыя футурыстычная, у той час як культура заўсёды «спрабавала сузіраць вечнасць» [1, с. 169].

Этэтыка вобраза трамвая ў даследуемым намі гісторыка-культурным кантэксле скіравана на выяўленне зменлівых пачуццёвых і душэўных станаў асобы, па-мастацку пераканаўча транслиюе драму чалавечага існавання ў цэлым і адлюстроўвае трагедыю канкрэтнага героя. «Сімвалізацыя з'яў і прадметаў традыцыйнага акружэння суб'екта творчасці з'яўляецца адным з асноўных спосабаў выхаду ў сферу надпачуццёвага і надрэальнага, у свет маастацкай умоўнасці» [5, с. 76]. Так, верш М. Гумілёва «Заблукайшы трамвай» можна разглядаць як узор «творчага сну» (Г. Памяранц), у якім прарываецца глыбінная інтуіція, глыбіннае натхненне, душа судакранаеца з безданню, смерцю, страхам, дабром, мінульым і сённяшнім. Пераломы рэвалюцыйнага часу авбострылі расчараўанні паэта ў прыватным лёсе і цэлым свеце, што і ўвасобіў просты і геніяльны вобраз трамвая як сімвал вар'яцкага, пагібелльнага руху ў «нікудъ» [4, с. 367]. Тут у адзінай пльні ўбачаны лёсы Расіі і цывілізацыі. «Мчаліся он бурей тёмной, крылатой,/ Он заблуділіся в бездне времён...» [6, с. 268].

У «іерагліфічнай сімвалізацыі» Д. Хармса трамвай адыгрывае ролю аднаго з ключавых сімвалаў — існавання чалавека ў свеце. У корпусе твораў малой прозы пісьменніка ёсць цэлы шэраг тэкстаў, у цэнтры якіх знаходзіцца дадзены вобраз. Іх можна ўмоўна падзяліць на дзве групы: тыя, у якіх пункт гледжання апавядальніка з'яўляецца знешнім у адносінах да трамвая, і тыя, у якіх вагон трамвая дадзены знутры.

Чалавек, паводле Д. Хармса, пражывае жыццё як паездку ў трамваі. Ён пасажыр у

чужым, створаным некім вагоне, які ідзе па пракладзеных кімсці рэйках. Пражывае чалавек жыццё-паездку ў атачэнні чужых людзей, што праста апынуліся ў роўных з ім умовах. Ён можа ўладкавацца ў гэтым жыцці, як і ў трамваі, больш ці менш зручна, але лёс ва ўсіх аднолькавы: «Трамвай едзе, і ўсе пагойдваюцца» [7]. Жыццё Сусвету за вокнамі трамвая змяняецца, а чалавецтва паказана ў вобразе статычнай, ахопленай нудою масы пасажыраў. Асобнае месца ў трамваі займае вагонаважаты, які гэтым самым нібыта належыць іншаму свету. Д. Хармс выказвае сумнёў у здольнасці чалавецтва ў цэлым наблізіцца да пазнання ісціны, бо кожны з пасажыраў назірае асобную яе частку. Толькі нямногія, адзначаныя звыш, — мастакі, мысляры, творцы — здольны хоць крыху разварушыць чалавецтва і хоць на імгненне надаць сэнс яго існаванию [8].

Паездка літаратурнага героя ў трамваі — гэта далёка не побытавая замалёўка. Улетку 1929 года герой рамана Б. Пастарнака Юрый Жывага, хворы на сэрца, упершыню едзе на службу ў Боткінскую бальніцу. Яму не пашанцавала: у трамваі ён сеў у няспраўны вагон, «на які ўесь час сышаліся няшчасці» [9, с. 573]: то фурманка, засеўшы коламі між рэек, перагарджвала шлях, то ўтваралася кароткае замыканне ў праvodцы... Злашчасны вагон запыняў рух па ўсёй лініі. У перапоўненым трамваі было цесна і душна. Юрый Андрэевіч сядзеў на левай адзіночнай лавачцы, шчыльна прыціснуты да акна. Жывага — творца, адметны чалавек, выразнік аўтарскага светабачання. Але пры гэтым, паводле сюжэта, ён застаецца толькі пасажырам і ўладальнікам канкрэтнага лёсу. Адчуўшы слабасць, Юрый Андрэевіч пачаў за рамяні аканіцы спрабаваць адчыніць акно вагона (архітэктура акна — гэта сімвал прарыву з унутранай замкнёнасці ў бязмежнае), але намаганні былі марнымі. Яму крыгчалі, што рама прыкручана наглуха, але, ахоплены нейкай трывогай, змагаючыся з прыступам, ён не прымаў гэтага пад увагу. Знаў штосілы рвануўшы раму, адчуў «небывалы, непапраўны боль унутры і зразумеў, што сарваў нешта ў

сабе, што... зрабіў нешта ракавое і што ўсё прапала» [9, с. 575]. Нечалавечым напружжаннем ён пачаў пррабівацца на заднюю пляцоўку, каб пакінуць вагон. Яго не пра-пускалі, штурхалі, лаялі. І ўсё ж ён прарваўся скрозь таўканіну, зрабіў крок з прыступкі зноў спыненага трамвая, пасля — некалькі кроکаў па бруку і, рухнуўшы на камяні, болей не ўставаў. Хутка ўстановілі, што ён не дыхае і сэрца ў яго не працуе. З людзей, што падышодзілі да гэтай кучкі з тратуара, адны супакойваліся, другія расчароўваліся tym, што пасажыр не задушаны і што яго смерць не мае адносін да вагона (падобны тып паводзін у герояў К. Чорнага («Жалезны крык»)).

Вагонаважаты ў рамане «Доктар Жывага», як і ў творах Д. Хармса, таксама дыстанцыруеца ад астатніх персанажаў. Але яго роля не сакральная, а хутчэй сацыяльная. Ён мае перавагу над пасажырамі як афіцыйны лідар. Гаечныя ключы, з якімі вагонаважаты выходзіць на пляцоўку вагона, — тая дэталь, праз якую сівярджаеца яго прыналежнасць не да іншага свету, а, хутчэй, да інакшага пласта рэчаінасці. Ключы ж маюць на ўвазе і наяўнасць «вінцікаў», якія падлягаюць рэгулюванню. Разам з tym спробы вагонаважатага адрамантаваць «машынную частку» вагона цяжка назваць паспяховымі, у чым бачыцца метафорычная карціна складанасцей сацыялістычнага будаўніцтва. Аналіз дадзенага фрагмента тэксту рамана дае ўяўленне пра тое, што трамвай у Б. Пастарнака рэпрэзентуе савецкае грамадства, у якім ўсё больш мацнелі таталітарныя тэндэнцыі, абмяжоўвалася свабода творчасці. Але праз адметнасць паказу творчай асобы празаік акцэнтуе і проблему супярэчнасці паміж культурай і цывілізацыяй. Галоўнае адрозненне цывілізацыі ад культуры ў tym, што цывілізацыя «мае не прыродную і недухоўную... а машынную аснову» [1, с. 168], яна робіць чалавека безаблічным. Вызваленне асобы, якое цывілізацыя нібыта павінна несці з сабой, смяротнае для асабістай арыгінальнасці. Гэты матыў узмацняеца сімволікай трамвая. Выход Юрыя Жывага з вагона — гэта выхад у іншы свет.

У рамане «12 крэслаў» І. Ліўф і Я. Пястроў прысвячаюць не адну старонку такой падзеі, як

пуск трамвая ў Старгарадзе. Асноўны ідэйна-мастацкі пафас дадзенага ўрыўка скіраваны супраць розных праяў бюракратызму, здольнага загубіць усякую жывую справу, і ідэалагічнай зашоранаасці тагачаснага грамадства. У філасофска-культуралагічным сэнсе яго можна трактаваць праз тэзіс «арганізаванасць забівае арганічнасць» [1, с. 168]. Інжынер Трывухаў, атрымаўшы на мітынгу слова, хацеў сказаць пра многае: «і пра суботнікі, пра цяжкую працу, пра ўсё, што зроблена і што можна яшчэ зрабіць...» [10, с. 80]. Але замармыгаў нейкія пратісныя ісціны... Трыумфальны рух трамвайных вагонаў супрадкаеца ў рамане гукамі музыкі: «у другім вагоне ехаў аркестр і, выставіўшы трубы ў вокны, іграў марш Будзённага» [10, с. 81].

У беларускай «сялянскай» прозе, натуральна, вобраз трамвая не настолькі распаўсюджаны, як у рускай, але яго асноўная эстэтыка-філасофская канцепцыя грунтуюцца на аналагічных прынцыпах. «Успрыманне цялеснага бытця і смутны абрыйс ідэалу» [11] тут у асноўным спалучаюцца на ўзор пастарнакаўскага.

На першы погляд, дамінует сацыяльная праблематыка. Рыгор Нязвычны (Ц. Гартны. Сокі цаліны.), едуchy ў пецярбургскім трамваі і назіраючы за пасажырамі, робіць высновы аб адносінах прадстаўнікоў розных слоёў грамадства да пачатку Першай сусветнай вайны. «У трамваі, бітком набітым людзьмі, з якіх было многа рабочых, Рыгор прыслухаўся да гутарак. Вайна ў пераломе апошніх падзеяў — служыла асноўнай тэмай. <...> Кішмя кішэлі дзясяткі матываў за вайну, за яе дачаснасць, і зусім слаба выпільвалі варожыя ёй, але асцярожлівия слова. Гусцела мешаніна... з людскіх пачуццяў, настрояў, безгрунтоўнай палахлівасці і беспадстаўнага задзёру» [12, с. 151].

У творах, дзе пункт погляду з'яўляецца ўнутраным у адносінах да трамвая, важныя не толькі вынікі рэпрэзентатыўнага акту: тут найбольш яскрава выяўляеца сімвалічны сэнс гэтага вобраза. «Гурт, гушчу, грамаду можна было разумець, бачачы яе ў бягучым трамваі, як нешта глумнае, парване на часткі, цымнае і невыразнае. Калі б буржуазная філасофія не была пустою реччу, патрэбна было б ужыць яе пры вывучэнні

змешчанай у трамваі кучкі людзей» [12, с. 151], — разважае Нязвычны. У кантэксце светабудовы гэты «гурт» можна інтэрпрэтаваць як адно з абліччаў Хаосу (а менавіта ён, паводле «буржуазнага філософа» М. Бубера, папярэднічае гармоніі). Калі выгнанніцтва закінула ў Расію Сёмку Загона, сябры актыўна захапіліся «клапатлівымі планаваннямі» наконт яго лёсу. Бо, па словах Рыгора, «чалавек, сапраўды, напакутаваў апошнім часам... Трэба моцную волю, каб устаяць пад дажджом няшчасцяў, якія на яго пасыпаліся. Я помню, якім прыехаў ён да мяне... Жабрак... Потым смерць бацькі, Волькі, пераезд у Пецярбург...» [12, с. 507]. Аднак планы былі перакрэслены неспадзянай жорсткай весткай: на Сярэднім праспекце толькі што зарэзаны трамваем чалавек, які перад скананнем прасіў паведаміць Рыгору пра гэта. «Падокументах — Сёмка Хведараў Загон...» [12, с. 508].

У нечым вызваліочы чалавека, машына ў той жа час і заняўльвае яго. Нейкая таямнічая сіла, нібыта чужая чалавеку і самай прыродзе, уваходзіць у чалавече жыццё, атрымліваючы «страшную ўладу і над чалавекам, і над прыродай» [1, с. 118]. Аўтар «Камароўскай хронікі» М. Гарэцкі ў аповедзе за 1922 год паведамляе, як «у другой палове жніўня, каля 25 чысла», Лаўрык забраў сястру Марынку з сабою ў Москву, каб яна працягвала вучобу ў Пятроўска-Разумоўскай акадэміі. Але «31 жніўня, у чацвер, гадзіне а 12-й увечары, прыйшлі ў яго пакой армейцы ГПУ (ВЧК), ператрэслі, заарыштавалі і пасадзілі ў турму» [13, с. 431]. Марынка з перадачай паехала ў трамваі № 16 на Лубянку, але замарудзіла і пачала выходзіць з вагона, калі трамвай павінен быў крануцца.

У бальніцы дзяўчына ўспамінала: «...Не змагла ўтрымацца, народу было многа, усе хапаліся схадзіць... людзі схадзілі і наступалі на мяне, у гэты час трамвай скрануўся, і мае ногі папалі...» [13, с. 437]. Рэальная сямейная трагедыя набыла сімвалічны сэнс: ускосным забойцам маладога жыцця стала жорсткая рэчаіснасць, якую ўласцівіе трамвай. Пасля смерці Марыны брат ніяк не можа пазбавіцца пакуты: «Кайн Лаўрык, Кайн: дзеля цябе прынесена найдарожшая ахвяра... Дзеля чаго, што, куды, дзе мы,

хто мы? Мэты, ідэі, нірвана, небыццё, зямное пекла... Хто вінен? Выпадак...» [13, с. 446].

Трамвай — адзін з тых сімвалаў, якія, уступаючы ва ўзаемадзеянне з іншымі элементамі мастацкага твора, нараджаюць новыя сэнсы. У літаратуры 20—30-х гадоў XX стагодзія найбольш актыўным сярод такіх элементаў з'яўляецца матыў музыкі. Эфектыўнасць сінтэзу гэтых мастацкіх элементаў даказвае іх выкарыстанне іншымі відамі мастацтва, у прыватнасці, кіно. Прыкладам можа служыць сцэнарый неігрэвога фільма «Зорка Вавілава», прысвячаны величнай і трагічнай постаці вучонага-генетыка і чалавека, які зрабіў неацэнны ўклад у агульначалавечую культуру і быў рэпрэсіраваны па абсурдным абвінавачванні, як і амаль усе згаданыя вышэй прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі. У адпаведнасці з жанрам фільма, вялікае месца ў ім займае дакументалістыка, аднак, апавядоючы прац лёс чалавека пра лёс ідэі, аўтары надаюць асноўную ўвагу аналізу маральных проблем, звязаных з дзеянасцю М.І. Вавілава. Эстэтыка і этыка непадзельныя, таму вырашаюць гэту задачу ў фільме дапамагаючы метафорычныя рады. У аснове аднаго з іх — вобраз трамвая ў суправаджэнні зменлівага музычнага матыву. «З цемры выступае фігура віяланчэліста. Мелодыя, якую ён вышынае з свайго інструмента, зусім не лашчыць слых... <...> Павольна пагойдваючыся, едзе трамвай. <...> Віяланчэліст... гвалтуе струны свайго інструмента. <...> Коціца па рэйках трамвай... без вагонаважатага. <...> Ездзі трамвай, якім ніхто не кіруе, пад акампанемент пустых ілжэнавуковых славесаў у нікуды, і сядзіць у ім, пагойдваючыся, віяланчэліст са сваім інструментам» [14, с. 42-43].

Навукова-эстэтычная думка акрэсленага намі першыяду таксама аддала належнае актуальному вобразу. У 1916 годзе ўбачыла свет эсэ Х. Артэгі-і-Гасэта «Эстэтыка ў трамваі». У ім прэзентаваны своеасаблівы «алгарытм» фарміравання суджэння аб прыгажосці, пачынаючы з жаночай красы, якую аўтар сузірае ў вагоне трамвая. Х. Гасэт лічыць, што аналагічны метад можна скрыстаць і адносна прадмета чытання: «Калі мы чытаєм книгу, то яе “цела” нібыта адчувае пастукванне малаточкай нашай

задавленасці ці незадавленасці... І аўтаматычна мы абазначаем крытычным пункцірам тую схему, на якую прэтэндуе твор і якая яму або самы раз, або занадта прасторная» [11]. Акрэсленая намі «схема» набліжае да асэнсавання трагічнага парадоксу: чалавек аб'ектыўна павінен быў пайсці шляхам тэхнічнага пераўтварэння жыцця, але гэта не азначае, што «будуче заўжды больш даска-налае, чым мінулае» — на гэтым шляху «не дасягаецца сапраўднае быццё, на шляху гэтым гіне вобраз чалавека» [1, с. 163—169].

**Заключэнне.** Першыя дзесяцігоддзі XX стагоддзя — перыяд «мадэрнізацыі» свету рэчаў, якія падпадаюць сімвалізацыі. Арганічнымі для тагачаснай паэтыкі робяцца сімвалы цягніка, трамвая, якія сінтэзуюць «куспрыманне цялеснага быцця і цымяны абрывіс ідэалу» (Х. Гасэт). Сімволіка вобраза трамвая набывае здольнасць факусіраваць разнастайныя праблемы грамадства, філасофіі, культуры. Тэндэнцыя эстэтызацыі тэхнічных харкторыстык па аб'ектыўных прычынах больш актыўна выявілася ў рускай літаратуры, аднак знайшла свой адбітак у змесце і форме твораў беларускай прозы. Аналіз вобраза трамвая дае ўяўленне пра своеасаблівыя творчыя дыялог пісьменнікаў аб лёсах культуры і цывілізацыі, якія выходзіць за межы канкрэтнага часу. Запатрабаванасць гэтага вобраза ў «эпоху рубяжа» і рысы тыпалагічнага падабенства ў яго канструяванні рознымі пісьменнікамі дае права гаварыць аб сімволіцы трамвая як аб пэўнай «норме» і падыходзіць да яе эстэтычнага вымярэння з адзіннымі крытэрыямі. Вобраз-сімвал трамвая ў парадыгме «шлях — выпадак — здарэнне» набывае мастацкую функцыю ўдакладнення канкрэтнага чалавечага лёсу як формы асабовага быцця ў пагрозлівых для творчай індыўідуальнасці ўмовах.

The paper analyzes the works by Belarusian and Russian writers of the 20—30-ies of the XX century in the context of aesthetic reality modeling as the personal being. One of the ways of problem solving is revealing the semantics and symbols of “machine” images typical of that art environment. Artistic strategies, used, in particular, to restore the tramway image attempted by M. Gumilev, B. Pasternak, D. Harms, M. Garetski, T. Gartny, elevate it to the level of a universal symbol of human existence, attribute the importance to the aesthetic projection of personality relations not only with the modern society and also with the high society and the Universe. The author focuses on the features of the interdisciplinary artistic synthesis of images and symbols, their role in the identifications of the culture and civilization dialectic, and understanding of its impact on a personality.

### Спіс цытаваных крыніц

1. Бердяев, Н. Смысл истории / Н. Бердяев. — М. : Мысль, 1990. — 174 с.
2. Соколов, Б. Кто вы, Доктор Живаго? / Б. Соколов. — М. : Яузা : Эксмо, 2006. — 352 с.
3. Жизнь и творчество Б. С. Житкова. — М. : Детгиз, 1955. — С. 504.
4. Смирнова, Л. А Русская литература конца XIX — начала XX века / Л. А. Смирнова. — М. : Лаком-книга, 2001. — 400 с.
5. Гарадніцкі, Я. А Паэтыка беларускай літаратуры XX стагоддзя: суб'ектна-аб'ектныя адносіны / Я. А. Гарадніцкі. — Mn. : Беларус. наука, 2010. — 332 с.
6. Гумілев, Н. С. Стихи; Письма о русской поэзии/Н. С. Гумилёв; вступ. ст. Вяч. Иванова; сост., науч. подгот. текста, послесл. Н. Богомолова.—М. : Худож. лит., 1990.—447 с.
7. Проза, сценки, наброски (Даниил Хармс) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.klassika.ru/read.html?proza/harms/prose.txt&page=16>. — Дата доступа: 28.02.2012. — Загл. с экрана.
8. Захаров, Е. В. Образ трамвая в малой прозе Д. Хармса / Е. В. Захаров // Русская литература XX века: проблемы изучения и обучения : XII Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 29-30 марта 2006 г. : в 2 ч. / Урал. гос. пед. ун-т ; Ин-т филол. исслед. и образоват. стратегий «Словесник». — Екатеринбург : [б. и.], 2006. — Ч. 2 : Секция докл. — С. 107—111.
9. Пастернак, Б. Л. Доктор Живаго : роман / Б. Л. Пастернак. — М. : Эксмо, 2006. — 640 с.
10. Ильф, И. Двенадцать стульев ; Золотой телёнок / И. Ильф, Е. Петров. — Минск : Беларусь, 1983. — 525 с.
11. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика в трамвае [Электронный ресурс] / Х. Ортега-и-Гассет. — Режим доступа: [http://www.gumer.info/bogoslov\\_Buks/Philos/gasset/est\\_tr.php/](http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gasset/est_tr.php/). — Дата доступа: 14.12.2011. — Загл. с экрана.
12. Гартны, Ц. Сокі цаліны : раман у чатырох квадрах / Ц. Гартны. — Т.2.—Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1958.—522 с.
13. Гарэцкі, М. Камароўская хроніка / М. Гарэцкі ; [прадм. М. Мушынскага] // Віленскія камунары : раман-хроніка ; Камароўская хроніка : аповесць. — Mn. : Маст. літ., 1997. — С. 238—541.
14. Дяченко, С. Звезда Вавилова [Киносценарий] / С. Дяченко ; вступ. ст. И. Т. Фролова. — М. : Искусство, 1988. — 86 с. : ил. — (Б-ка кинодраматургии).

Материал поступил в редакцию 29.03.2012 г.